

**ФАНЕТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ
НОВАГА ЗАПАВЕТУ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ
(ПРАВАСЛАЎНАЯ І КАТАЛІЦКАЯ РЭДАКЦЫІ)¹**

YAUHEN PANKOU

University of Lodz

PHONETIC FEATURES OF THE BELARUSIAN NEW TESTAMENT TRANSLATIONS (ORTHODOX AND CATHOLIC EDITIONS). The paper presents a comparative analysis of phonetic features, mainly concerning proper names in the Catholic and Orthodox editions of the Gospel Books translated into Belarusian. The basis of the study is also formed by biblical text sources in Greek, Latin, Church Slavonic, Polish, and Russian. Furthermore, translation, explanatory and other dictionaries, as well as works on the historical phonetics of the Belarusian language and modern Belarusian literary phonetics are used. The article emphasizes how, under the influence of individual linguistic traditions, ancient Greek sounds and their combinations are reflected in different ways in translated texts. It is apparent that the translators of the Gospels into Belarusian exhibit a certain dependence on foreign-language influences, primarily Polish and Latin, Russian and Church Slavonic confessional traditions of pronunciation and writing; thus, the translators often fail to use the dictionary versions of names and titles not fully acknowledging the phonetic and articulatory processes characteristic of the modern Belarusian literary language.

Keywords: New Testament, translation, phonetics, Orthodoxy, Catholicism, Belarusian language

На пачатку XXI стагоддзя беларуская мова пачала дастаткова актыўна выкарыстоўвацца ў багаслужэбнай практыцы асноўных хрысціянскіх канфесій, праваслаўнай і каталіцкай, на Беларусі. Гэты працэс, у цэлым, больш дынамічна развіваецца ў каталіцкай супольнасці, але і праваслаўная царква да апошняга часу ў моўных адносінах імкнулася адпавядаць запатрабаванням значнай часткі сваіх вернікаў. Аляксандр Лукашанец адзначае: Яна [беларуская мова – Y.P.] актыўна пранікае ў канфесійную сферу. Сёння на беларускай мове вядзеца практычнае набажэнства ў каталіцкім касцёле і праваслаўнай царкве, у іншых

¹ Research for this article has been financed by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Decision number: BPN/SZN/2021/1/00016/DEC/1.

хрысціянскіх цэрквах. Паяўляюцца высокапрафесійныя пераклады рэлігійных тэкстаў на сучасную беларускую літаратурную мову (Lukashanets 2009: 76).

Прадметам нашага даследавання з'яўляецца параўнальны аналіз фанетычных адметнасцей пераважна імёнаў уласных у каталіцкай² і праваслаўнай³ рэдакцыях перакладу на беларускую мову евангельскіх кніг Новага Запавету. Каталіцкая рэдакцыя перакладу Новага Запавету належыць Секцыі па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла Камісіі Божага Культу і Дысцыпліны Сакрамэнтаў пры Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў на Беларусі. Падставай для перакладу паслужылі наступныя крыніцы: *Novum Testamentum Graece* (ed. by B. Aland et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 1993), *Novum Testamentum Graece* (ed. by B. Aland et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 2012). Пераклад праваслаўнай царквы з грэчаскай на беларускую мову быў падрыхтаваны Біблейскай камісіяй Беларускай Праваслаўнай Царквы⁴.

Параўнальны аналіз фанетычных асаблівасцей перакладаў Евангелляў Новага Запавету праводзіўся з улікам біблейскіх тэкстовых крыніц на грэчаскай, лацінскай, царкоўнаславянскай, польскай, рускай мове, перакладных, тлумачальных і інш. слоўнікаў, а таксама прац па гісторычнай фанетыцы беларускай мовы і фанетыцы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Аднак, неабходна адзначыць амаль поўную адсутнасць у беларускай лексікаграфіі паўнавартасных перакладных слоўнікаў з грэчаскай, лацінскай і царкоўнаславянскай моваў⁵.

Розную ступень іншамоўных ўплываў і запазычванняў, імкненне захаваць канфесіянальныя традыцыі вымаўлення, але і, пераважна, падпрадкаванне нормам сучаснай беларускай мовы мы назіраем як у праваслаўнай, так і ў каталіцкай рэдакцыях перакладу

² Catholic.by, <https://catholic.by/3/lib/bible> (accessed 02.03.2022). Далей у тэксце цытаванне каталіцкай рэдакцыі перакладу Новага Запавету адбываецца на падставе гэтай крыніцы.

³ Новы Запавет Господа нашага Ісуса Хрыста / пераклад з грэчаскай на сучасную беларускую мову Біблейскай камісіі Беларускай Праваслаўнай Царквы (Gardun 2017). Далей у тэксце цытаванне праваслаўнай рэдакцыі перакладу Новага Запавету адбываецца на падставе гэтай крыніцы.

⁴ Аўтарскімі калектывамі была выканана велізарная праца, якая گрунтавалася не толькі на перакладчыцкай дзеянасці, але і на захаванні канфесіянальных адметнасцей, біблейскіх гісторычных традыцый, норм сучаснай беларускай мовы. Падрабязней з гісторыяй перакладаў можна пазнаёміцца ў працах І. Чароты, Г. Мурэні, Д. Дабыкіна, С. Галоўкі і інш.

⁵ Падрыхтаваны Біблейскай камісіяй Беларускай Праваслаўнай Царквы *Слоўнік рэлігійных і багаслоўскіх тэрмінаў царкоўнаславянска-беларускі* (Church.by, <https://churchby.info/bel/215>, accessed 02.03.2022) утрымлівае дастаткова аbmежаваную колькасць лексічных адзінак. Царкоўнаславянская частка пададзена ў русіфіцираванай версіі. Слоўнік Я. Пятроўскага *Клясычны грэцка-беларускі слоўнік*: у 2 ч. Ч. 1, Гэйнсвіл 1983; Ч. 2., Гэйнсвіл 1985 у большай ступені датычыць навучальнай і літаратурнай плыні.

Евангелля паводле Матфея / Мацвея, Евангелля паводле Марка, Евангелля паводле Луکі і Евангелля паводле Іаана / Яна.

Так, ужо ў напісанні імя першага, згодна з паслядоўнасцю размяшчэння, евангеліста прысутнічаюць пэўныя несупадзенні: **МАТФЕЯ** (праваслаўная рэдакцыя перакладу на беларускую мову); **МАЦВЕЯ** (каталіцкая рэдакцыя перакладу на беларускую мову); *Мацвей, Мацей, Матывяш* (Yashkin 2009: 5) (слоўн.); **МАΘΘΑΙΟΝ⁶** (стар.-грэч.); Mateusza⁷ (пол.); Матфею⁸ (рус.); **ΜΑΤΦΕΙ⁹** (царкоўнаслав.). Выкарыстанне формы **Ма[ц'в']ей** (шумны + санорны) у большай ступені адпавядае нормам беларускай мовы. Форма **Ма[тф']ей** (шумны + шумны) з'яўляецца запазычаннем, верагодна пад уплывам царкоўнаславянскай моўнай традыцыі, з нехарактэрнай для фанетычнай сістэмы беларускай мовы спалучальнасцю фанем.

У праваслаўным перакладзе ўжываецца напісанне: *Іисуса Хрыста* (Мт 1:1); каталіцкі пераклад утрымлівае форму: *Езуса Хрыста* (Мц 1:1); *Ісус Христос¹⁰* (слоўн.); *Іησοῦ Хριστοῦ* (стар.-грэч.); *Jesu Christi¹¹* (лац.); *Jezusa Chrystusa* (пол.); Иисуса Христа (рус.); **іиса хрт¹²** (царкоўнаслав.). Заўважальна, что варыянт перакладу [I]исуса Христа ўзнік пад уздейннем рускай (магчыма царкоўнаславянской) мовы. Пераклад ў каталіцкай рэдакцыі [E]зуса Христа выпрацаваўся пад уплывам польскай (лацінскай) мовы. Слоўнікі беларускай мовы прапануюць у якасці літаратурнай нормы ўласцівую ёй фанетычну форму [I]исус Христос. У каталіцкім перакладзе таксама сустракаецца, утвораная пад уплывам польскай мовы, форма Христус (Мц 2:4).

Выкарыстоўваюцца розныя пераклады імя Аўраам, Сына Аўраамавага, Аўраама (Мт 1:1, 1:2, 1:17) (правасл.); Абрагам, сына Абрагама, Абрагама (Мц 1:1, 1:2, 1:17) (катал.). Слоўнік беларускіх імёнаў І. Я. Яшкіна падае формы *Абрам* (яўр.) і *Аўрам* (прав.) (Yashkin 2009: 8). Аўраа́м (стар.-грэч.); *Abrahām* (лац.); *Abraham* (пол.); Авраам (рус.); **Аўраамъ** (царкоўнаслав.). Старожытнагрэчаская фанема <β> у перакладах передаецца фанемамі

⁶ *Nestle-Aland Novum Testamentum Graece* (Aland & Aland & Karavidopoulos & Martini & Metzger 2012). Далей у тэксце выкарыстанне прыкладаў на старожытнагрэчаскай мове адбываецца на падставе гэтай крыніцы.

⁷ *Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia* (Dynarski & Przybył 2020). Далей у тэксце выкарыстанне прыкладаў на польскай мове адбываецца на падставе гэтай крыніцы.

⁸ *Azbuka.ru*, <https://azbyka.ru/biblia> (accessed 02.03.2022). Далей у тэксце выкарыстанне прыкладаў на рускай мове адбываецца на падставе гэтай крыніцы.

⁹ *Azbuka.ru*, <https://azbyka.ru/bogosluzhenie/evangelie-na-cerkovnoslavianskom-i-v-sinodalnom-perevode/> (accessed 02.03.2022). Далей у тэксце выкарыстанне прыкладаў на царкоўнаславянскай мове адбываецца на падставе гэтай крыніцы.

¹⁰ *Slounik.org*, <https://slounik.org/154183.html> (accessed 25.06.2022).

¹¹ *BibleGateway. com*, <https://www.biblegateway.com/versions/Biblia-Sacra-Vulgata-VULGATE/#booklist> (accessed 02.03.2022). Далей у тэксце цытаванне прыкладаў на лацінскай мове адбываецца на падставе гэтай крыніцы.

<ў> і <б> ў адпаведнасці з Рэйхлінавай і Эразмавай традыцыямі вымаўлення. Каталіцкая версія таксама ўтрымлівае ўстаўную фанему <h> паміж дзвюма галоснымі. Гук [ў] у праваслаўнай версіі так, як і прынятая ў сучаснай беларускай мове, ужываецца на месцы этымалагічнага [в].

Падобная дыферэнцыяцыя праяўляеца і ў перакладзе імёнаў уласных:

Амінадаў, Амінадава (Мт 1:4) (правасл.); Амінадаб, Амінада́ба (Мц 1:4) (катал.); Амінада́ў (стар.-грэч.); Aminadab (лац.); Aminadab (пол.); Аминадав (рус.); **Амінадавъ** (царкоўнаслав.).

Ваоз, Ваоза ад Рахавы (Мт 1:5) (правасл.); Бааз, Бааза ад Раха́б (Мц 1:5) (катал.); Во́з, Раха́б (стар.-грэч.); Booz, Rahab (лац.); Booz, Rachab (пол.); Вооз, Раав (рус.); **Во́зъ, раҳавъ** (царкоўнаслав.).

Авід, Авіда ад Руфи (Мт 1:5) (правасл.); Абэ́д, Абэ́да ад Рут (Мц 1:5) (катал.); Agiđ (Uscinovich 2011: 11) (слоўн.); Ιωβὴδ (стар.-грэч.); Obed (лац.); Obed (пол.); Овид (рус.); **Әвідъ** (царкоўнаслав.). Розніца ў перакладах назіраецца таксама ў перадачы націскнога галоснага ң праз [i] ([i]) і [э] ([e:]). Ненаціскны [o] у беларускіх формах пераходзіць у [a];

Раваам, Раваама (Мт 1:7) (правасл.); Ра́баам, Ра́баама (Мц 1:7) (катал.); Ро́боам (стар.-грэч.); Roboam (лац.); Roboam (пол.); Ровоам (рус.); **Ро́боамъ** (царкоўнаслав.).

Авія, Авію (Мт 1:7) (правасл.); Абій, Абія (Мц 1:7) (катал.); Авія (Uscinovich 2011: 11) (слоўн.); Абі́а (стар.-грэч.); Abias (лац.); Abiasz (пол.); Авия (рус.); **Авіа** (царкоўнаслав.).

Зарававель, Зарававеля (Мт 1:13) (правасл.); Зара́бáэль, Зара́бáэля (Мц 1:13) (катал.); Зара́вавель (Uscinovich 2011: 91) (слоўн.); Ζοροβαθέλ (стар.-грэч.); Zorobabel (лац.); Zorobabel (пол.); Зорававель (рус.); **Зорокáвель** (царкоўнаслав.). Таксама перасялення вавілонскага (Мц 1:13) (правасл.); бабілёнскага перасялення (Мц 1:13) (катал.).

Аве́ля (Мт 23:35, Лк 11:51) (правасл.); Абэ́ля (Мц 23:35, Лк 11:51) (катал.); Аве́ль (Uscinovich 2011: 11) (слоўн.); Абэ́л (стар.-грэч.); Abel (лац.); Abla (пол.); Аве́ля (рус.); **Аве́лъ** (царкоўнаслав.).

сына Варахіева (Мт 23:35) (правасл.); сына Барахій (Мц 23:35) (катал.); Baraxiū (Uscinovich 2011: 52) (слоўн.); υιοῦ Βαραχίου (стар.-грэч.); filii Barachiae (лац.); syna Barachiasza (пол.); сына Варахіна (рус.); **сына варахіна** (царкоўнаслав.).

у Віфлееме Іудзейскім (Мт 2:1) (правасл.); у Бэтлееме Юдэйскім (Мц 1:7) (катал.); ёν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας (стар.-грэч.); in Bethlehem Juda (лац.); w Betlejem w Judei (пол.); в Віфлееме Иудейском (рус.); **въ виғлеэмѣ юдэйстѣмъ** (царкоўнаслав.). Згодна з рознымі моўнымі традыцыямі β перадаецца праз [v] [в] і [b] [б], θ праз [θ] [ф] і [tʰ] [т], галосны ң праз [i] [ы] і [e] [э];

Авиуд, Авіуда (Мт 1:13) (правасл.); Абіюд, Абіюда (Мц 1:13) (катал.); Абю́д (стар.-грэч.); Abiud (лац.); Abiud (пол.); Авиуд (рус.); **Авіудъ** (царкоўнаслав.), Еліуд, Еліуда (Мц 1:14, 1:15) (правасл.); Эліюд, Эліюда (Мц 1:14, 1:15) (катал.); Елио́уд (стар.-грэч.); Eliud (лац.); Eliud (пол.); Елиуд (рус.); **Еліудъ** (царкоўнаслав.). Дыграф ou перадаецца праз [у] у

праваслаўных варыянтах перакладу і праз [ju], пад упрывам польскай мовы, у каталіцкіх. У форме Еліуд [e] не пад націскам на пачатку слова; межах Завулонавых (Мт 4:13) (правасл.); у межах Забулона (Мц 4:13) (катал.); ён Ѹроіс Заўбулѡн (стар.-грэч.); in finibus Zabulon (лац.); на ро́гра́ничу Zabulona (пол.); в пределах Завулоновых (рус.); въ прѣдѣлѣхъ заѣмлѣніи (царкоўнаслав.). Іакава Зевядзеевага, з Зевядзеем (Мт 4:21) (правасл.); Якуба Зэбэдэевага, Зэбэдэем (Мц 4:21) (катал.); Іакоўбоў тòн тоў Ζεβεδαίου (стар.-грэч.); Jacobum Zebedaei (лац.); Jakuba, syna Zebedeusza (пол.); Иакова Зеведеева (рус.); іакоўка зеведеева (царкоўнаслав.). Ката-ліцкая версія захоўвае вымаўленне ε як [э], аднак выкарыстанае спалучэнне як галосных, так і зычных тугаў нельга назваць аптымальным. У артыкуляцыйных адносінах больш адпаведнай з'яўляецца форма праваслаўнага перакладу; веельзевулам (Мт 10:25) (правасл.); Бэльзэбулам (Мц 10:25) (катал.); Веелζεβούλ (стар.-грэч.); Beelzebub (лац.); Belzebubem (пол.); веельзевулом (рус.); вේල්ජේබ්ල (царкоўнаслав.). Перакладчыкі і каталіцкай, і праваслаўнай рэдакцыі кіраваліся канфесійнымі традыцыямі ўжывання імя ўласнага;

Віфсаіда (Мц 11:21) (правасл.); Бэтсаіда (Мц 11:21) (катал.); Βηθσαΐδά (стар.-грэч.); Bethsaida (лац.); Betsaido (пол.); Вифсаіда (рус.); ви.дсаідо (царкоўнаслав.). Зычны β перадаецца праз [v] у праваслаўным варыянце і праз [b] у каталіцкім. Адпаведна галосны η праз [i] і [э].

Падобныя фанетычныя працэсы назіраюцца пры перакладзе назвы: ў Віфагію (Мт 21:1) (правасл.); ў Бэтфагію (Мц 21:1) (катал.); Βηθσφαγῆ (стар.-грэч.); Bethphage (лац.); Betfage (пол.); Виффагию (рус.); ви.дсфагію (царкоўнаслав.) і ў Віфанію (Мт 21:17) (правасл.); ў Бэтанію (Мц 21:17) (катал.); Βηθανίαν (стар.-грэч.); Bethaniam (лац.); Betanii (пол.); Вифанию (рус.); ви.данію (царкоўнаслав.). Зычны гук [θ] у залежнасці ад рэдакцыі перадаецца праз [ɸ] і [t]. Дыферэнцыяцыя перадачы зычнага β адбываецца і ў слове Равві (Мт 26:25) (правасл.); Раббі (Мц 26:25) (катал.);

Варавва (Мт 27:16) (правасл.); Бара́ба (Мц 27:16) (катал.); Βαραββᾶν (стар.-грэч.); Barabbas (лац.); Barabasz (пол.); Варавва (рус.); вара́вва (царкоўнаслав.). У гэтым фанетычным кантэксце можна разглядаць і спалучэнні зычных у словах: Авва Ойча! (Мк 14:36) (правасл.); Абба Ойча! (Мк 14:36) (катал.). Утвораныя перакладчыкамі формы суадносяцца з моўнымі і канфесійнымі традыцыямі;

Ваанергес (Мт 3:17) (правасл.); Баанэргес (Мк 3:17) (катал.); Βοανεργές (стар.-грэч.); Boanerges (лац.); Boanerges (пол.); Воанергес (рус.); вонергес (царкоўнаслав.);

Гаўры́л (Лк 1:19, 1:26) (правасл.); Габры́эль (Лк 1:19, 1:26) (катал.); Усціновіч А.К. у *Слоўніку асабовых уласных імен* пропануе дзве формы: Габріэль і Гаўры́л (Uscinovich 2011: 63, 67) (слоўн.); Гаўрі́л (стар.-грэч.); Gabriel (лац.); Gabriel (пол.); Гавриил (рус.); гаврі́ль (царкоўнаслав.). Перакладчыкі кіраваліся канфесійнымі традыцыямі. Галосны η перадаецца праз [i] і [э];

кесара Ты́верия (Лк 3:1) (правасл.); цэзара Ты́берия (Лк 3:1) (катал.); Τιβερίου Καίσαρος (стар.-греч.); Tiberii Caesaris (лац.); Tyberiusza Cezara (пол.); Тиверия кесаря (рус.); **тївєріа кеса́рм** (царкоўнаслав.);
у Абіліне (Лк 3:1) (правасл.); Абілены (Лк 3:1) (катал.); Ἀβιληνῆς (стар.-греч.); Abilinae (лац.); Abileny (пол.); в Авилине (рус.); **абілініею** (царкоўнаслав.);
Віфезда (Іаан 5:2) (правасл.); **Бетэзда** (Ян 5:2) (катал.); Вηθεσδά (стар.-греч.); Bethsaida (лац.); Betesda (пол.); Вифезда (рус.); **ви.д.е.с.д.á** (царкоўнаслав.). Зычны гук [θ] у залежнасці ад рэдакцыі перадаецца праз [ɸ] і [t]. Адпаведна галосны *η* праз [i] і [э], галосны *ε* праз [j·э] і [э];
Ты́вериядская (Іаан 6:1) (правасл.); Ты́бериядскае мора (Ян 6:1) (катал.); Τιβεριάδος (стар.-греч.); Tiberiadis (лац.); Tyberiadzkie (пол.); Тивериады (рус.); **тївєріáдска** (царкоўнаслав.).

Старажытнагрэчаскі гук [Θ] ([θ], [t^h]) згодна з розніцай у традыцыйах вымаўлення ([θ], [t^h]) у перакладзе імёнаў уласных:

Фамары (Мт 1:3) (правасл.); **Тамар** (Мц 1:3) (катал.); Θαμάρ (стар.-греч.); Thamar (лац.); Tamar (пол.); Фамарь (рус.); **дамáры** (царкоўнаслав.) перадаецца гукамі [ɸ] і [t]. У слоўніках беларускіх імёнаў падаецца форма *Tamara* (ст. яўр. *iмѧ Tāmār< tāmār* – фінікавая пальма) (Yashkin 2009: 60; Uscinovich 2011: 91);
Руфи (у родным склоне) (Мт 1:5) (правасл.); **Рут** (Мц 1:5) (катал.); **Ruf** (Yashkin 2009: 55) (слоўн.), Ρούθ (стар.-греч.); Ruth (лац.); Rut (пол.); Руфи (рус.); **ў.ду.ы** (царкоўнаслав.);
Салафíль, **Салафíля** (Мт 1:12) (правасл.); **Салатнэль**, **Салатнэля** (Мц 1:12) (катал.); Σαλαθίηλ (стар.-греч.); Salathiel (лац.); Salatiel (пол.); Салафииль (рус.); **Салад.и.ль** (царкоўнаслав.). Праваслаўная форма ўтрымлівае, акрамя пазначаных вышэй фанетычных асаблівасцей, падвойнае [ii] (у старажытнагрэчскім варыянце [iŋ], у рускім [ии], царкоўнаславянскім [іи]). Перакладчыкі захавалі абмежаванае ў беларускай мове спалучэнне двух галосных гукаў. Каталіцкая форма, магчыма пад частковым уплывам польскай мовы, выкарыстоўвае [э]; Таксама: **Даніёлам** прарокам (Мт 24:15) (правасл.); прарокам **Даніэлем** (Мц 24:15) (катал.); слоўнік Усціновіч утрымлівае варыянт *Даніла* (Uscinovich 2011: 79), слоўнік Яшкіна: *Даніла*, *Дануль* (Yashkin 2009: 28) (слоўн.). **Діа.ни.ήλ** тоў профήту (стар.-греч.); Daniele propheta (лац.); prorok Daniel (пол.); пророка *Даниила* (рус.); **данійл.омъ** **пр.р.о.к.омъ** (царкоўнаслав.), дачка Фану́лова з калена Асіравага (Мц 2:36) (правасл.); дачка Фану́лля з роду Асэра (Мц 2:36) (катал.);
Матфан, **Матфана** (Мт 1:15) (правасл.); **Матан**, **Матана** (Мц 1:15) (катал.); **Ματθάν** (стар.-греч.); Mathan (лац.); Mattan (пол.); Матфана (рус.); **Мат.д.а.н.ь** (царкоўнаслав.);
(Сын) **Матфатаў** (Лк 3:24, 29) (правасл.); (сынам) **Матата** (Лк 3:24, 29) (катал.); **Ματθάν** (стар.-греч.); Mathat (лац.); Mattata (пол.); (Сын) **Матфатов** (рус.); **ματ.θ.ά.τ.ο.в.ъ** (царкоўнаслав.);
(Сын) **Фараў** (Лк 3:34) (правасл.); (сынам) **Тарэя** (Лк 3:31) (катал.); **Θάρω** (стар.-греч.); Thare (лац.); Tarego (пол.); Фаррин (рус.); **д.а.р.и.н.ъ** (царкоўнаслав.);

Варфаламей (Мт 10:3) (правасл.); Барталамей (Мц 10:3) (катал.); Барталамей, Варфаламей (Uscinovich 2011: 46, 53), таксама Варфаламей, Вархаламей, Барталамей, Бутрым (Yashkin 2009: 21) (слоўн.); Варфоломаіос (стар.-грэч.); Bartholomaeus (лац.); Bartłomiej (пол.); Варфоломей (рус.); варфоломе́й (царкоўнаслав.). Неабходна падкрэсліць, што ў грэчаскую мову імя Варфоломаіос прыйшло з арамейскай і мае форму תולמי בר (Bar-Talmai);

Фама (Мт 10:3) (правасл.); Тамаш (Мц 10:3) (катал.); Фама (Uscinovich 2011: 46, 200), таксама Тамаш, Томаш (Yashkin 2009: 60) (слоўн.); Θωμᾶς (стар.-грэч.); Thomas (лац.); Tomasz (пол.); Фома (рус.); дѡмá (царкоўнаслав.). Перакладчыкі праваслаўнай рэдакцыі выкарысталі запазычанне з рускай і стараславянскай моваў. Каталіцкая рэдакцыя звяртаецца да, у большай ступені ўласцівага беларускай літаратурнай мове, варыянта Тамаш. Варта падкрэсліць, што ў арамейской мове дадзенае імя мае форму אַמָּאֵל /tʰə:.mâ:s/¹²;

Леўвей, празваны Фадзеем (Мт 10:3), Фадзяя (Мк 3:18) (правасл.); Тадэвуш (Мц 10:3), Тадэвуша (Мк 3:18) (катал.); Тадэвуш, Фадзей (Uscinovich 2011: 192–193, 199), (слоўн.); Θαδδαῖος (стар.-грэч.); Thaddaeus (лац.); Tadeusz (пол.); Леввей, прозванный Фаддеем (рус.); лєвкéй, нафікéнный даддéй (царкоўнаслав.). Перакладчыкі як каталіцкай, так і праваслаўнай рэдакцыі выказваюць пэўную залежнасць ад іншамоўных традыцый. У каталіцкім варыянце перакладу мы назіраем характэрны для сучаснай беларускай літаратурнай мовы фанетычны працэс эпентэзы: Тадэ[в]уш. Магчыма, перакладчыкам варта было б таксама звярнуць увагу на існуючу ў беларускай мове форму Тадзей (Yashkin 2009: 60);

Гефсіманія (Мт 26:36) (правасл.); Гетсэманія (Мц 26:36) (катал.); Γεθσημανή (стар.-грэч.); Gethsemani (лац.); Getsemani (пол.); Гефсимания (рус.); гεθσιμανία (царкоўнаслав.). Галосны η у розных рэдакцыях перадаецца праз [i] і [э];

Галгофа (Мт 27:33) (правасл.); Галгота (Мц 27:33) (катал.); Галгофа¹³ (слоўн.); Голгофă (стар.-грэч.); Golgotha (лац.); Golgotā (пол.); Голгофа (рус.); голгóфá (царкоўнаслав.);

з Арымафеі Iosіf (Мт 27:57) (правасл.); з Арыматэі Юзаф (Мц 27:57) (катал.); Галгофа¹⁴ (слоўн.); Ἀριμαθαῖος (стар.-грэч.); Arimathaea (лац.); Arymatei (пол.); Аримафеи (рус.); аримафéа (царкоўнаслав.). Таксама: Ілі, Ілі! ламá савахфані? (Мц 27:46) (правасл.); Элі, Элі, лема сабахтані? (Мц 27:46) (катал.), эффафа (Мк 7:34) (правасл.); Эффата (Мк 7:34) (катал.);

Феофіле (Лк 1:3) (правасл.); Тэафіле (Мц 1:3) (катал.); слоўнікі Усціновіч і Яшкіна утрымліваюць форму Феафіл (Yashkin 2009: 63; Uscinovich 2011: 46, 204) з націкам на [i] (слоўн.); Θεόφιλε (стар.-грэч.); Theophile (лац.); Teofili (пол.); Феофіл (рус.); θεοφíλε (царкоўнаслав.). У праваслаўным варыянце перакладчыкі імкнуліся захаваць старожытнагрэчаскае акцэнтуванне [ó]. Каталіцкая версія пабудавана з улікам фанетычных асаблівасцей сучаснай беларускай літаратурнай мовы і гістарычнай моўнай і канфесійнай традыцый;

¹² Параўнай: Zarebski 2005: 86.

¹³ Slounik.org, <https://slounik.org/search?dict=&search=Галгофа&x=34&y=9> (accessed 07.03.2022).

¹⁴ Slounik.org, <https://slounik.org/search?dict=&search=Галгофа&x=34&y=9> (accessed 07.03.2022).

(Сын) Матафіеў (Лк 3:25) (правасл.); (сынам) Матація (Лк 3:25) (катал.); Ματταθίου (стар.-греч.); Mathathiae (лац.); Matatiasza (пол.); (Сын) Маттафіев (рус.); **маттафіевъ** (царкоўнаслав.). У каталіцкім варыянце гук [т] у выніку памякчэння пераходзіць у мяккую афрыкату [ц'];

(Сын) Маафаў (Лк 3:26) (правасл.); (сынам) Маата (Лк 3:26) (катал.); Μαάθ (стар.-греч.); Mahath (лац.); Maata (пол.); Маафов (рус.); **маадовъ** (царкоўнаслав.);

(Сын) Нафанаў (Лк 3:31) (правасл.); (сынам) Натана (Лк 3:31) (катал.); Νάθαν (стар.-греч.); Natham (лац.); Natana (пол.); Нафанов (рус.); **наадановъ** (царкоўнаслав.);

(Сын) Мафусалаў (Лк 3:37) (правасл.); (сынам) Матусала (Лк 3:37) (катал.); Μαθούσαλα (стар.-греч.); Methusale (лац.); Matusali (пол.); Мафусалов (рус.); **маадзілекъ** (царкоўнаслав.);

Марфа (Лк 10:38) (правасл.); Марта (Лк 10:38) (катал.); слоўнік Усціновіч утрымлівае варыянты *Марта i Марфа* (Uscinovich 2011: 136), як і слоўнік Яшкіна: *Марта, Марфа* (Yashkin 2009: 44) (слоўн.); Μάρθα (стар.-греч.); Martha (лац.); Marta (пол.); Марфа (рус.); **марфа** (царкоўнаслав.);

Нафанаіла (Іаан 1:45) (правасл.); Натанаэля (Ян 1:45) (катал.); слоўнік Усціновіч утрымлівае варыянт *Нафанаіл* (Uscinovich 2011: 151) (слоўн.); Ναθαναήλ (стар.-греч.); Nathanael (лац.); Natanaela (пол.); Нафанаила (рус.); **нааданайла** (царкоўнаслав.). Галосны *η* у розных канфесійных варыянтах паслядоўна перадаецца праз [i] і [э];

Есром, Есрома (Мт 1:3) (правасл.); Эзром, Эзрома (Мц 1:3) (катал.); Ἐσρώμ (стар.-греч.); Esron (лац.); Ezron (пол.); Есром (рус.); **Есрэмъ** (царкоўнаслав.). Фрыкатывны *σ* у праваслаўным перакладзе перадаецца праз [c], у каталіцкім, улічваючы асаблівасці вымаўлення спалучэння *σ + ρ*, праз [з].

У гэтым кантэксьце варта таксама звярнуць увагу на пераклад назвы геаграфічнай вобласці: у зямлю Гені́саэрэцкую (Мт 14:34) (правасл.); у зямлю Генэзарэт (Мц 14:34) (катал.); γῆν Γεννησαρέτ (стар.-греч.); terram Genesar (лац.); ziemi Genezaret (пол.); землю Генисаретскую (рус.); **зéмлю генисарéтскую** (царкоўнаслав.). Праваслаўная версія выкарыстоўвае [c] (спалучэнне *σ + галосны*), каталіцкая ўтрымлівае гук [з]. У залежнасці ад моўнай традыцыі галосны *η* перадаецца праз [i] і [э]. Падобныя фанетычныя асаблівасці назіраюцца і ў перакладзе імя: *Сусанна* (Лк 8:3) (правасл.); *Зузана* (Лк 8:3) (катал.); Слоўнік асабовых уласных імён А.К. Усціновіч утрымлівае формы *Сусанна* і *Сюсанна* (Uscinovich 2011: 190, 191). Слоўнік беларускіх імёнаў І.Я. Яшкіна пропануе як форму *Сусанна*, так і *Зуліся, Зуля* (Yashkin 2009: 59) (слоўн.); Σουσάννα (стар.-греч.); Susanna (лац.); Zuzanna (пол.); Сусанна (рус.); **сусанна** (царкоўнаслав.). Праваслаўны варыянт захоўвае падвойнае [нн].

Елеазар, Елеазара (Мт 1:15) (правасл.); Элеазар, Элеазар (Мц 1:15) (катал.); у слоўніку Усціновіч падаецца форма *Елізар* (Uscinovich 2011: 85), у слоўніку Яшкіна *Елізар, Азар*

(Yashkin 2009: 29) (слоўн.); Ἐλεάζαρ (стар.-грэч.); Eleazar (лац.); Eleazar (пол.); Елеазар (рус.); **Елеазаръ** (царкоўнаслав.). Выкарыстанне літары *e* [jэ] не пад націскам на пачатку слова ў праваслаўнай рэдакцыі падаецца апраўданым толькі з мэтай падкрэсліць запазычаны харктар имёнаў.

Садмон, **Садмона** (Мт 1:4, 1:5) (правасл.); **Сальмон**, **Сальмона** (Мц 1:4, 1:5) (катал.); Σαλμών (стар.-грэч.); Salmon (лац.); Salmon (пол.); Салмон (рус.); **Салмунъ** (царкоўнаслав.) У форме Са[л']мон пад упльвам польскай мовы назіраецца змякчэнне [л]. Гэтую ж фанетычную асаблівасць мы назіраем і ў імені: **Мадх** (Іаан 18:10) (правасл.); **Мальхас** (Ян 18:10) (катал.); **Мальхос** (стар.-грэч.); Malchus (лац.); Malchos (пол.); Малх (рус.); **мальхъ** (царкоўнаслав.).

Іасафат, **Іасафата** (Мт 1:8) (правасл.); **Язрафат**, **Язрафат** (Мц 1:8) (катал.); *Iasaphat* (Uscinovich 2011: 96) (слоўн.), Іоσαφάτ (стар.-грэч.); Josophat (лац.); Jozafat (пол.); Иосафат (рус.); **Іосафатъ** (царкоўнаслав.). У каталіцкай версіі перакладу назіраецца імкненне пазбегнуць выкарыстання двух галосных гукаў на пачатку слова, адбываеца працэс контактнай прагрэсіўнай акамадацыі [j·a]. Фрыкатыўны σ [s] перадаецца праз [з]. **Іосіф**, **Іосіфе** (Мт 1:19, 1:20) (правасл.); **Юзваф**, **Юзэфе** (Мц 1:19, 1:20) (катал.); Слоўнік асабовых уласных імён А.К. Усціновіч падае як форму *Iosif* (Uscinovich 2011: 101), так і **Юзваф** (Uscinovich 2011: 225, 226). Слоўнік беларускіх імёнаў І.Я. Яшкіна ўтрымлівае форму *Iosif* (Yashkin 2009: 35), імя Юзэф падаецца ў жаночым варыянце **Юзэфа** (польск. ад **Юзэф** – каталіцкі варыянт і. *Bocin*) (Yashkin 2009: 70). Іоσήφ (стар.-грэч.); Joseph (лац.); Józef (пол.); Иосиф (рус.); **Іосифъ** (царкоўнаслав.). І праваслаўная, і каталіцкая рэдакцыя маюць выразны харктар запазычанняў. У праваслаўнай версіі **І[о]сіф** пад націскам. У каталіцкай – мы назіраем контактную прагрэсіўную акамадацыю, як і ў папярэднім імені σ [s] перадаецца праз [з]. Акрамя таго, у клічным склоне адбываеца не зусім апраўданае чаргаванне *a*-*э* (Іоз[а]ф/Іоз[э]ф). Аднак, і праваслаўная, і каталіцкая рэдакцыя маюць выразны іншамоўны ўплыў. Магчыма, варта было б, кіруючыся слоўнікам І.Я. Яшкіна выкарыстаць імя **Язэп** (Yashkin 2009: 71).

Фанемы <ia>, <iy> <ie> рэалізуюцца ў гуках [i], [a], [y], [e], а фанемы <ja>, <jy>, <jэ> рэалізуюцца ў гуках [j], [.a], [.y] [.э] пры перакладзе імёнаў уласных:

Іакаў, **Іакава** (Мт 1:2, 1:16) (правасл.); **Якуб**, **Якуба** (Мц 1:2, 1:16) (катал.); у слоўніку А.К. Усціновіч: *Iakau* (ст. форма), **Якаў**, **Якуб** (слоўн.) (Uscinovich 2011: 95, 228, 229), у слоўніку І.Я. Яшкіна: **Якаў**, **Якуб** (Yashkin 2009: 72); **Іакоў** (стар.-грэч.); *Iacobus* (лац.); Jakub (пол.); Иаков (рус.); **Іаковъ** (царкоўнаслав.);

Іуда (Іуды) (Мт 1:2, 1:3) (правасл.); **Юда**, **Юду** (Мц 1:2, 1:3) (катал.); *Iuda*, *Йуда*, *Юда* (Yashkin 2009: 35) (слоўн.); **Іоўдас** (стар.-грэч.); *Judas* (лац.); *Judasz* (пол.); Иуда (рус.); **Іуда** (царкоўнаслав.);

Іарам, **Іарама** (Мт 1:8) (правасл.); **Ярам**, **Ярама** (Мц 1:8) (катал.); **Іорам** (стар.-грэч.); *Joram* (лац.); *Joram* (пол.); Иорам (рус.); **Іорамъ** (царкоўнаслав.);

Іардане, Іарданскае, Іардан (Мт 3:5, 3:6, 3:13) (правасл.); Ярдан (Мц 3:5, 3:6, 3:13) (катал.); Іардан, Ярданъ¹⁵ (слоўн.); Іордáнην (стар.-грэч.); Jordanem (лац.); Jordan (пол.); Иордан (рус.); **ΙΩΑΝΝΗΣ** (царкоўнаслав.);

Іаафам, Іаафама (Мт 1:9) (правасл.); Яатам, Яатама (Мц 1:9) (катал.); Іоаѳам (стар.-грэч.); Joatham (лац.); Jotam (пол.); Иоафам (рус.); **Ιωαθάμъ** (царкоўнаслав.). Гук [θ] ([θ], [t^b]) перадаецца, у залежнасці ад моўнай традыцыі, праз [ɸ] і [t]. У праваслаўнай версіі перакладчыкі імкнуліся падкрэсліць запазычаны харктар імя, захоўваючы неўласцівае беларускай мове спалучэнне трох галосных гукаў у слове;

Іаан Хрысціцель (Мт 3:1) (правасл.); Ян Хрысціцель (Мц 3:1) (катал.); у слоўніку Усціновіч – Іаан, Ян (Uscinovich 2011: 94, 229, 230), у слоўніку Яшкіна – Іван, Янка, Януш, Ягайла (Yashkin 2009: 33) і Ян, Іван, Янук (Іоанн правасл., Ян каталіц.) (Yashkin 2009: 72) (слоўн.); Іоаннης ὁ βαπτιστής (стар.-грэч.); Joannes Baptista (лац.); Jan Chrciciel (пол.); Иоанн Креститель (рус.); **Ιωάννης κρτίτελ** (царкоўнаслав.). Перакладчыкі і катапіцкай, і праваслаўнай рэдакцый засталіся ў межах канфесійных традыцый ужывання імя евангельскага прарока;

Іаір (Мк 5:22) (правасл.); Яір (Мк 5:22) (катал.); Ιάειρος (стар.-грэч.); Jairus (лац.); Jaig (пол.); Иаир (рус.); **Ιαίρη** (царкоўнаслав.);

Каіфа (Мт 26:3) (правасл.); звалі Каяфам (Мц 26:3) (катал.); Καιῆφα (стар.-грэч.); Caiphas (лац.); Kaifasz (пол.); Каїфы (рус.); **καϊάφη** (царкоўнаслав.);

(Сын) Іанаеў (Лк 3:24) (правасл.); (сынам) Яная (Лк 3:24) (катал.); Ιωαννᾶ (стар.-грэч.); Janne (лац.); Jannaja (пол.); (Сын) Ианнаев (рус.); **ιαννάεβъ** (царкоўнаслав.);

(Сын) Іарымаў (Лк 3:29) (правасл.); (сынам) Ярыма (Лк 3:29) (катал.); Ιωρείμ (стар.-грэч.); Jorim (лац.); Jorima (пол.); Иоримов (рус.); **ιωρίμοβъ** (царкоўнаслав.);

(Сын) Іарэдаў (Лк 3:37) (правасл.); (сынам) Ярэда (Лк 3:37) (катал.); Ιάρεδ (стар.-грэч.); Jared (лац.); Jareta (пол.); Иаредов (рус.); **ιάρεδοβъ** (царкоўнаслав.);

Іесей, Іесея (Мт 1:5, 1:6) (правасл.); Есэй, Есэя (Мц 1:5, 1:6) (катал.); Ιεσσαὶ (стар.-грэч.); Jesse (лац.); Jesse (пол.); Иессей (рус.); **Ιεσσέй** (царкоўнаслав.). Спалучэнне [σσ] перадаецца літарай с;

Іеханія, Іеханію (Мт 1:11, 1:12) (правасл.); Ехонія, Ехонію (Мц 1:11, 1:12) (катал.); Ιεχονίας (стар.-грэч.); Jechonias (лац.); Jechoniasz (пол.); Иехония (рус.); **ιεχόνια** (царкоўнаслав.);

Іераміем, за Іерамію (Мт 2:17, 16:14) (правасл.); Ераміем (Мц 2:17, 16:14) (катал.); Ιερεμίου (стар.-грэч.); Jeremiam (лац.); Jeremiasza (пол.); Иеремию (рус.); **ιερεμίεμъ** (царкоўнаслав.);

Іерусалім (Мт 2:1) (правасл.); Ерузалем (Мц 2:1) (катал.); Іерусалім¹⁶, Ерусалім¹⁷ (слоўн.) Теросбóльумα (стар.-грэч.); Jerosolymam (лац.); Jerozolimy (пол.); Иерусалим (рус.); **ιερολύμъ** (царкоўнаслав.). У большай ступені ўласцівы беларускай мове варыянт, які дазваляе пазбегнуць выкарыстання дзвюх галосных на пачатку слова ў выніку кантактнай прагрэсіі акамадацыі. Фрыкатыўны σ у каталіцкім перакладзе,

¹⁵ Slounik.org, <https://slounik.org/search?dict=pbs&search=Іардан&x=34&y=7&allDict=1> (accessed 07.03.2022).

¹⁶ Slounik.org, <https://slounik.org/search?dict=pbs&search=Іерусалім&x=43&y=9&allDict=1> (accessed 07.03.2022).

¹⁷ Slounik.org, <https://slounik.org/search?dict=&search=Ерусалім&x=35&y=8> (accessed 07.03.2022).

передаєцца праз [з]. Перакладчыкі не звярнуліся да формы Ерусалім. Вышэйакрэслены фанетычны кантэкст праяўляеца і ў назве Іерыхон (Лк 10:30), з Іерыхона (Мт 20:29) (правасл.); Ерыхон (Лк 10:30), з Ерыхона (Мц 20:29) (катал.); Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў І. Лепешава ўтрымлівае дзве формы: *іерыхонская* (*ерыхонская*) трубы, *Іерыхон* (Lepeshau 2004: 169) (слоўн.); Іеріхó (стар.-грэч.); Jericho (лац.); Jerycha (пол.); Иерихон (рус.); *іерыхонъ* (царкоўнаслав.);

Азія, Азію (Мт 1:8, 1:9) (правасл.); Осія, Осію (Мц 1:8, 1:9) (катал.); Όζιας (стар.-грэч.); Ozias (лац.); Ozjasz (пол.); Озия (рус.); Озія (царкоўнаслав.). Літара *ζ* [z] передаеца праз [з] у праваслаўнай версіі і праз [с] у каталіцкай (параўнай Эзэхія). Пад уплывам польскай мовы на пачатку слова у каталіцкім перакладзе ўжываеца [o] пад націскам; Езекія, Езекію (Мт 1:9, 1:10) (правасл.); Эзэхія, Эзэхію (Мц 1:9, 1:10) (катал.); Ἔζεκίας (стар.-грэч.); Ezechias (лац.); Ezechiasz (пол.); Езекія (рус.); Езекія (царкоўнаслав.), Еліакім, Еліакіма, Еліакімаў (Мт 1:13, Лк 3:30) (правасл.); Эліяхім, Эліяхіма (Мц 1:13, Лк 3:30) (катал.); Ἐλιάκημ (стар.-грэч.); Eliacim (лац.); Eliakim (пол.); Елиакім (рус.); Еліакімъ (царкоўнаслав.). Літара *ε* [e] передаеца у залежнасці ад перакладу праз [j·э] і [э]; к [k] у праваслаўным перакладзе захоўваеца, у каталіцкім, пад уплывам лацінскай і польскай традыцыі, выкарыстоўваеца [x] (ch [x]);

Манасія, Манасію (Мт 1:10) (правасл.); Манасэс, Манасэса (Мц 1:10) (катал.); Μανασσῆς (стар.-грэч.); Manasses (лац.); Manasses (пол.); Манассія (рус.); Манасія (царкоўнаслав.). У праваслаўнай рэдакцыі відавочны ўплыў царкоўнаславянскай і рускай моўных форм;

Іасія, Іасію (Мт 1:10, 1:11) (правасл.); Ёсія, Ёсію (Мц 1:10, 1:11) (катал.); Ιωσίας (стар.-грэч.); Josias (лац.); Jozjasz (пол.); Иосия (рус.); Іосія (царкоўнаслав.). У праваслаўным перакладзе спалучэнне [Іо] передаеца праз [Іа]. Назіраеца харктэрны для беларускай мовы працэс акання. Каталіцкая версія перакладу, кіруючыся *Правіламі* беларускай арфаграфіі і пунктуацыі передае спалучэнне [Іо], як [j] + галосны ёставаным галосным ё. Падобныя фанетычныя працэсы мы назіраем у перакладзе: пропаведзь Іонаву (Мт 12:41) (правасл.); пропаведванню Ёны (Мц 12:41) (катал.); Іона (Uscinovich 2011: 100) (слоўн.); Іωνᾶ (стар.-грэч.); Jonae (лац.); Jonasza (пол.); Иониной (рус.); Іонінов (царкоўнаслав.). У праваслаўным перакладзе спалучэнне [Іо] передаеца праз [Іа]. Таксама: (Сын) Іананаў (Лк 3:30) (правасл.); (сынам) Ёнама (Лк 3:30) (катал.); Іωνᾶ (стар.-грэч.); Jona (лац.); Jony (пол.); Ионанов (рус.); Ішнáновъ (царкоўнаслав.);

Эмануїл (Мт 1:23) (правасл.); Эммануэль (Мц 1:23) (катал.); Эмануїл (Uscinovich 2011: 223) (слоўн.); Εμμανουήλ (стар.-грэч.); Emmanuel (лац.); Emmanuel (пол.); Еммануил (рус.); емманюилъ (царкоўнаслав.). У залежнасці ад моўнай традыцыі *η* передаеца праз [i] і [э]. Каталіцкі варыянт захоўвае неўласцівые для беларускай мовы падвойныя зычныя, а таксама, пад ўплывам польскай мовы, мяkkасць [л·]. Падобную моўную сітуацыю выкарыстання галосных гукаў [i], [ы] і [э] для азначэння *η* мы назіраем у наступных імёнах уласных: Ізраіля (Мт 2:6) (правасл.); Ізраэля (Мц 2:6) (катал.); Ізраіль¹⁸ (слоўн.); Ісрәїл (стар.-грэч.); Israel (лац.); Izraela (пол.); Израиля (рус.); іила (царкоўнаслав.),

¹⁸ Slounik.org, <https://slounik.org/search?dict=pbs&search=Ізраіль&x=27&y=8&allDict=1> (accessed 08.03.2022).

Рахіль (Мт 2:18) (правасл.); Рахэль (Мц 2:18) (катал.); *Rachiel* (Uscinovich 2011: 173) (слоўн.); Ραχήλ (стар.-греч.); *Rachel* (лац.); *Rachel* (пол.); Рахиль (рус.); *ರಾಹಿಲ್* (царкоўнаслав.); *Кирииенянина* (Мт 27:32) (правасл.); *κιρεναιης* (Мц 27:32) (катал.); ἄνθρωπον Κυρηναῖον (стар.-греч.); *hominem Cyprenaeum* (лац.); *człowieka z Cyrenej* (пол.); *Кирииенина* (рус.); *человека кириенейска* (царкоўнаслав.); (*Сын*) *Іліеў* (Лк 3:23) (правасл.); сына *Элія* (Лк 3:23) (катал.); *υιός του Ἡλί* (стар.-греч.); *qui fuit Heli* (лац.); *syna Helego* (пол.); (*Сын*) *Илиев* (рус.); *сын илієвъ* (царкоўнаслав.); (*Сын*) *Рысаевъ* (Лк 3:27) (правасл.); (*сынам*) *Рэзы* (Лк 3:27) (катал.); *Τησᾶ* (стар.-греч.); *Resa* (лац.); *Resy* (пол.); *Рисаев* (рус.); *рисаевъ* (царкоўнаслав.); (*Сын*) *Нірыеў* (Лк 3:27) (правасл.); (*сынам*) *Нэрыйя* (Лк 3:27) (катал.); *Νηρί* (стар.-греч.); *Neri* (лац.); *Neriego* (пол.); *Нириев* (рус.); *ниріевъ* (царкоўнаслав.); (*Сын*) *Іраў* (Лк 3:28) (правасл.); (*сынам*) *Эра* (Лк 3:28) (катал.); *Ἔρ* (стар.-греч.); *Heg* (лац.); *Hera* (пол.); *Иров* (рус.); *иравъ* (царкоўнаслав.); (*Сын*) *Сімаў* (Лк 3:36) (правасл.); (*сынам*) *Сэм* (Лк 3:36) (катал.); у слоўніку Усціновіч сустракаецца форма *Cim* (Uscinovich 2011: 186–187) (слоўн.); *Σήμ* (стар.-греч.); *Sem* (лац.); *Sema* (пол.); *Симов* (рус.); *сімовъ* (царкоўнаслав.); (*Сын*) *Сіфаў* (Лк 3:38) (правасл.); (*сынам*) *Сэта* (Лк 3:38) (катал.); *Σήθ* (стар.-греч.); *Seth* (лац.); *Seta* (пол.); *Сифов* (рус.); *сідовъ* (царкоўнаслав.). Зычны гук [θ] у залежнасці ад гістарычных маўленчых і канфесіянальных традыцый перадаецца праз [ф] і [т]. *Зілотам* (Лк 6:15) (правасл.); *Зелотам* (Лк 6:15) (катал.); *Ζηλωτὴν* (стар.-греч.); *Zelotes* (лац.); *Gorliwy* (пол.); *Зилотом* (рус.); *зилятга* (царкоўнаслав.); *Кіфа* (*Іаан* 1:42) (правасл.); *Кефас* (*Ян* 1:42) (катал.); *Κῆփας* (стар.-греч.); *Cephas* (лац.); *Kefas* (пол.); *Кифа* (рус.); *кіфа* (царкоўнаслав.). Варыянты перакладаў залежаць ад канфесійных традыцый. Нікадзім (*Ян* 3:1) (правасл.); *Нікадэм* (*Ян* 3:1) (катал.); слоўнік Усціновіч утрымлівае варыянт *Нікадзім* (Uscinovich 2011: 152), слоўнік Яшкіна – *Нікадзім і Мікадзім* (Yashkin 2009: 48) (слоўн.); *Нікодηмос* (стар.-греч.); *Nicodemus* (лац.); *Nikodem* (пол.); *Никодим* (рус.); *нікодымъ* (царкоўнаслав.);

Iсаія (Мт 3:3, Ян 1:23) (правасл.); *Ісая* (Мц 3:3, Ян 1:23) (катал.); *Iсаія, Ісаій* (Uscinovich 2011: 103) (слоўн.); *Ησαΐου* (стар.-греч.); *Isaiam* (лац.); *Izajasz* (пол.); *Исаия* (рус.); *исаіемъ* (царкоўнаслав.). У праваслаўнай рэдакцыі прысутнічае ўстаўны [i]. Улічваючы наступнае спалучэнне [j] + галосны, выкарыстаная форма набывае характар запазычання; *дыявал*, *дыявала* (Мт 4:1, 4:5) (правасл.); *д'ябал* (Мц 4:1, 4:5) (катал.); Тлумачальны слоўнік беларускай мовы падае форму *д'ябал* (Atrahovich 1978: 240), Этымалагічны слоўнік беларускай мовы (1978–2017) – *дыявал* '*д'ябал*'¹⁹ (слоўн.); *διάβολος* (стар.-греч.); *diabolus* (лац.); *diabeł* (пол.); *диавол* (рус.); *діаболъ* (царкоўнаслав.). Перакладчыкі праваслаўнай рэдакцыі захавалі царкоўнаславянскую і рускую спалучэнне гукаў з неўласцівай для беларускай мовы артыкуляцыяй. Напісанне *д'ябал* у большай ступені адпавядае нормам беларускай арфаграфіі (апостраф пішацца ў сярэдзіне слова перад я пасля д, т: у запазычаннях і іншамоўных уласных імёнах, дзе гэтыя гукі перад [й] не памякчаюцца);

¹⁹ Verbum.by, <https://verbum.by/esbm/dyaval> (accessed 09.03.2022).

у Капернауме (Мт 4:13) (правасл.); у Кафарнауме (Мц 4:13) (катал.); Катернаоўм (стар.-грэч.); Сархарнаут (лац.); Kafarnaum (пол.); в Капернауме (рус.); капернаўмъ (царкоўнаслав.). У каталіцкай версіі перакладу пад упливам гістарычнай назвы (іўр.: כָּפָר נַהֲוָם, Кфар Нахум), лацінскай і польскай моў выкарыстоўваецца спалучэнне гукаў [f] [a]. Праваслаўная версія, у сваю чаргу, звяртаецца да старажытнагрэчаскай традыцыі; зямля Нефалімава (Мт 4:15) (правасл.); зямля Нэфталіева (Мц 4:15) (катал.); γῆ Νεφθαλεῖμ (стар.-грэч.); terra Nephthalim (лац.); ziemia Neftalego (пол.); земля Нефалимова (рус.); землѧ нѣфдолімлѧ (царкоўнаслав.). Праваслаўная рэдакцыя, кіруючыся рускай моўнай формай, перадае [ε] праз [j] [-э]. Каталіцкая версія захоўвае [э]. Акрамя таго, у праваслаўной версіі выпадае [θ], які традыцыйна перадаецца праз [f], а ў каталіцкай традыцыі праз [t];

Сімана (Мт 4:18) (правасл.); Сымона (Мц 4:18) (катал.); слоўнік імёнаў Усціновіч пропануе формы Сіман і Сім'яон (Uscinovich 2011: 187), слоўнік Яшкіна – Сімон, Сімеон, Сымон, Шымаш (Yashkin 2009: 58) (слоўн.); Σίμωνος (стар.-грэч.); Simonem (лац.); Szymona (пол.); Симона (рус.); сімона (царкоўнаслав.). Праваслаўная версія захоўвае націск на першы склад С[і]-ман. Каталіцкая рэдакцыя выкарыстоўвае больш распаўсюджанае ў сучаснай беларускай літаратурнай мове імя Сымон;

Маісей (Мт 8:4) (правасл.); Майсей (Мц 8:4) (катал.); у слоўніку імёнаў Усціновіч утрымліваецца форма Майсей (у якасці вытворнага таксама Maisej) (Uscinovich 2011: 130), у слоўніку Яшкіна – Маісей, Mасей, Mойжса (Yashkin 2009: 42) (слоўн.); Μωσῆς (стар.-грэч.); Moyses (лац.); Možesz (пол.); Моісей (рус.); мишсей (царкоўнаслав.). Праваслаўныя варыянты перакладу выказвае залежнасць ад канфесійнай традыцыі. Перакладчыкамі не разглядалася форма Масей;

Ілія (Мт 11:14) (правасл.); Ілля (Мц 11:14) (катал.); слоўнік Усціновіч змяшчае формы Ілія і Ілья (Uscinovich 2011: 99), слоўнік Яшкіна – Ільля, Лъля (Yashkin 2009: 34) (слоўн.); Ἰλίας (стар.-грэч.); Elias (лац.); Eliasz (пол.); Илия (рус.); илія (царкоўнаслав.). У каталіцкім варыянце перакладу адбываецца працэс прагрэсіўнай асіміляцыі. Праваслаўныя пераклады знаходзіцца ў межах гістарычнай моўнай і канфесійнай традыцыі;

жанчына Хананеянка (Мт 15:22) (правасл.); жанчына қанаанская (Мц 15:22) (катал.); Хананеяна (стар.-грэч.); chananaea (лац.); kananejska (пол.); Хананеянка (рус.); ҳанане́йска (царкоўнаслав.). Гук [χ] ([χ][k^b]) перадаецца праз [x], пад упливам рускай і царкоўнаславянской моўнай традыцыі, у праваслаўным перакладзе, і праз [k], пад упливам польскай і лацінскай традыцыі, у каталіцкім. Спалучэнні [j] [-а] [j] [-э], якія ўжываюцца у праваслаўной версіі, замяняюцца на [aa] у каталіцкай;

Кесарыі Філіпавай (Мт 16:13) (правасл.); Цезарэі Філіпавай (Мц 15:22) (катал.); Καισαρείας (стар.-грэч.); Caesareae (лац.); Cezarei (пол.); Кесарии (рус.); кесаріи (царкоўнаслав.). Праваслаўныя перакладчыкі звязрнуліся да старажытнагрэчаскай – царкоўнаславянской – старажытнарускай моўнай традыцыі, каталіцкія, у сваю чаргу, да рымскай і польскай;

Анна прарочыца (Лк 2:36) (правасл.); Ганна прарочыца (Лк 2:36) (катал.); слоўнік Усціновіч пропануе варыянты Анна і Ганна (Uscinovich 2011: 29, 65), як і слоўнік Яшкіна: Анна, Ганна, Анця, Анюта (Yashkin 2009: 13, 26) (слоўн.). Ἀννα προφήτις (стар.-грэч.); Anna prophetissa (лац.); prorokini Anna (пол.); Анна пророчица (рус.); анна пр̄фчица

(царкоўнаслав.). У каталіцкім перакладзе мы назіраем уласцівы беларускай літаратурнай мове фанетычны працэс пратэзы. Наяўнасць пратэтычнага зычнага [h]анна мае таксама гістарычныя моўныя крыніцы (іўр.: *[χa'na]*)²⁰. Варта звярнуць увагу на аналагічную фанетычную адметнасць і ў Евангеллі паводле Мацвея: Асанна (Мц 21:9) (правасл.); Гасанна (Мц 21:9) (катал.);

Лісаній (Лк 3:1) (правасл.); **Лізанія** (Лк 3:1) (катал.); **Лиσανίου** (стар.-грэч.); Lysania (лац.); Lizaniasz (пол.); Лисаний (рус.); **λιζανίειο** (царкоўнаслав.). У залежнасці ад канфесійнай рэдакцыі фрыкатыўны σ перадаецца праз [c] і [z];

(Сын) **Медхіеў** (Лк 3:24) (правасл.); (сынам) **Μέλχιά** (Лк 3:24) (катал.); **Μελχί** (стар.-грэч.); Melchi (лац.); Melchiego (пол.); Мелхіев (рус.); **μελχίην** (царкоўнаслав.). Каталіцкая версія захоўвае вымаўленне ε як [э]. Пад ўплывам польскай мовы]λ] перадаецца праз [л.];

(Сын) **Наўмаў** (Лк 3:25) (правасл.); (сынам) **Навума** (Лк 3:25) (катал.); **Ναούμ** (стар.-грэч.); Nahum (лац.); Nahuma (пол.); Наумов (рус.); **ναῦμον** (царкоўнаслав.). У каталіцкім варыянце перакладу прысутнічае ўстаўны [v] (эпентэза);

(Сын) **Еслімаў** (Лк 3:25) (правасл.); (сынам) **Эслія** (Лк 3:25) (катал.); **Ἐσλίμ** (стар.-грэч.); Hesli (лац.); Chesliego (пол.); Еслимов (рус.); **εσλίμον** (царкоўнаслав.). Гук [e] у пераднаціскным складзе у праваслаўнай версіі перакладу надае слову харктар выразнага запазычання. Пад уплывам польскай мовы каталіцкая рэдакцыя на пачатку імя выкарыстоўвае гук [э];

(Сын) **Наггеёў** (Лк 3:25) (правасл.); (сынам) **Нагея** (Лк 3:25) (катал.); **Ναγγαί** (стар.-грэч.); Hesli (лац.); Naggaja (пол.); Наггеев (рус.); **ναγγεόν** (царкоўнаслав.). Прапанаваныя варыяントы перакладаў залежаць ад канфесійных маўленчых традыцый. Каталіцкая версія пазбягае выкарыстання падвойнага [gg];

(Сын) **Семеіеў** (Лк 3:26) (правасл.); (сынам) **Сэмэя** (Лк 3:26) (катал.); **Σεμεῖ** (стар.-грэч.); Semei (лац.); Semei (пол.); Семеев (рус.); **σεμείεν** (царкоўнаслав.). Каталіцкі варыянт, пад уплывам польскай мовы, выкарыстоўвае гук [э] для выражэння ε. Аналагічныя фанетычныя працэсы адбываюцца ў імёнах: (Сын) **Елмадамаў** (Лк 3:28) (правасл.); (сынам) **Эльмадама** (Лк 3:28) (катал.); **Ἐλμωδάμ** (стар.-грэч.); Elmadan (лац.); Elmadana (пол.); Елмадамов (рус.); **ελμωδάμον** (царкоўнаслав.), (Сын) **Еліезераў** (Лк 3:29) (правасл.); (сынам) **Эліязэра** (Лк 3:29) (катал.); **Ἐλιέζερ** (стар.-грэч.); Eliezer (лац.); Eliezera (пол.); Елиезеров (рус.); **ελιέζερον** (царкоўнаслав.). У каталіцкім варыянце [e] першым складзе перад націскам пераходзіць у [j·a]. (Сын) **Мелеаеў** (Лк 3:31) (правасл.); (сынам) **Мэлея** (Лк 3:30) (катал.); **Μελεᾶ** (стар.-грэч.); Melea (лац.); Meleasza (пол.); Мелеаев (рус.); **μελεάεν** (царкоўнаслав.), (Сын) **Серухаў** (Лк 3:35) (правасл.); (сынам) **Сэруха** (Лк 3:35) (катал.); **Σερούχ** (стар.-грэч.); Sarug (лац.); Serucha (пол.); Серухов (рус.); **σερύχον** (царкоўнаслав.), (Сын) **Евераў** (Лк 3:35) (правасл.); (сынам) **Эбэра** (Лк 3:35) (катал.); **Ἐβερ** (стар.-грэч.); Hever (лац.); Ebera (пол.); Еверов (рус.); **εβέρον** (царкоўнаслав.). Зычны β перадаецца праз [v] у праваслаўным варыянце і праз [b] у каталіцкім. (Сын) **Енохаў** (Лк 3:37) (правасл.); (сынам) **Эноха** (Лк 3:37) (катал.); **Ἐνώχ** (стар.-грэч.); Henoch (лац.); Enocha (пол.); Енохов (рус.); **ενύχον** (царкоўнаслав.).

²⁰ Параўнай: Zarebski 2005: 25.

(Сын) Еносаў (Лк 3:38) (правасл.); (сынам) Эноса (Лк 3:38) (катал.); Ενώς (стар.-греч.); Henos (лац.); Enosa (пол.); Еносов (рус.); **енісекъ** (царкоўнаслав.); Ефраім (Іаан 11:54) (правасл.); Эфраім (Ян 11:54) (катал.); Εφραΐμ (стар.-греч.); Ephrem (лац.); Efraim (пол.); Ефраим (рус.); **ефре́мъ** (царкоўнаслав.);

(Сын) Маінанаў (Лк 3:31) (правасл.); (сынам) Мэнны (Лк 3:31) (катал.); Μαινάν (стар.-греч.); Menna (лац.); Menny (пол.); Майнанов (рус.); **майнáновъ** (царкоўнаслав.). Дыфтонг *ai* (αϊ) у залежнасці ад традыцый выражэння фанетыкі старажытнагрэческай мовы перадаецца праз [э] і [aj];

(Сын) Рагаваў (Лк 3:35) (правасл.); (сынам) Рахаба (Лк 3:35) (катал.); Ρογοῦ (стар.-греч.); Ragau (лац.); Ragava (пол.); Рагавов (рус.); **рагáвокъ** (царкоўнаслав.). У праваслаўным варыянце перакладу у перадаецца праз [г], у каталіцкім – праз [x];

Неемана Сірыяніна (Лк 4:27) (правасл.); сірыйца Наамана (Лк 4:27) (катал.); Νεεμάν ό Σύρος (стар.-греч.); Naaman Syrus (лац.); Sytujczyk Naaman (пол.); Неемана Сириянина (рус.); **неемáнъ сýріанýнъ** (царкоўнаслав.). Праваслаўны варыянт перакладу ў перадачы спалучэння галосных [εε] адпавядзе старажытнагрэческаму арыгіналу. У каталіцкім варыянце, верагодна праз польскую мову, праяўляеца гістарычная форма (іўр.) **יָם**²¹; Саліма (Іаан 3:23) (правасл.); Салема (Ян 3:23) (катал.); Σαλείμ (стар.-греч.); Salim (лац.); Salim (пол.); Салима (рус.); **салімъ** (царкоўнаслав.). Дыграф *ei* ў праваслаўным варыянце перакладу перадаецца праз [i]. У каталіцкім – праз [j·e], что не зусім апраўдана з пункту гледжання біблейскай географіі (Σαλείμ – Σαλήμ (**שְׁלֵמֶן** iўр.) Shalem); у купальні Сілаам (Іаан 9:7) (правасл.); у купальні Сілоэ (Ян 9:7) (катал.); колумбійцам тоў Сілова (стар.-греч.); natatoria Siloe (лац.); w sadzawce Siloam (пол.); в купальне Силоам (рус.); **въ къпѣли сїлѡамстѣ** (царкоўнаслав.). Каталіцкі варыянт перакладу зыходзіць да лацінскай і старажытнагабрэйскай форм разглядаемай назвы: (іўр.) (šilōah) альбо **ה** (šelah)²². Праваслаўная рэдакцыя грунтуеца на старажытнагрэческім варыянце;

Каіафы (Іаан 18:13) (правасл.); Каяфы (Ян 18:13) (катал.); Καϊάφα (стар.-греч.); Caiphae (лац.); Kajfasza (пол.); Каіафе (рус.); **каїафъ** (царкоўнаслав.). У праваслаўным варыянце спалучэнне *ia* пад ўплывам рускай мовы перадаецца праз [ia]. У каталіцкім перакладзе выкарыстоўваецца літара я, захоўваеца спалучэнне [j·a].

Пераклады на беларускую мову тэкстаў чатырох Евангелляў у каталіцкай і праваслаўнай рэдакцыях утрымліваюць шэраг аднолькавых падыходаў і супадзенняў пры перадачы імёнаў уласных:

Iсаак (Мт/Мц 1:2); *Iсаак*, *Iсаак* (Uscinovich 2011: 103), *Iсаак*, *Сак* (Yashkin 2009: 35) (слоўн.); Ісаак (стар.-греч.); Isaac (лац.); Izaak (пол.); Исаак (рус.); **исаакъ** (царкоўнаслав.);
Фарэс (Мт/Мц 1:3); Фарёс (стар.-греч.); Phares (лац.); Fares (пол.); Фарес (рус.); **Фаресъ** (царкоўнаслав.);

²¹ Параўнай: Zarebski 2005: 69.

²² Параўнай: Bible-teka.com, <https://bible-teka.com/strong/43/9/7/> (accessed 03.08.2022).

Зару (Мт/Мц 1:3); Ζάρω (стар.-греч.); Zaram (лац.); Zarу (пол.); Зару (рус.); Зáръ (царкоўнаслав.);

Арама, Арам (Мт/Мц 1:3, 1:4); Αράμ (стар.-греч.); Aram (лац.); Aram (пол.); Арам (рус.); Аráмъ (царкоўнаслав.);

Наасона, Наасон (Мт/Мц 1:4); Ναασσών (стар.-греч.); Naasson (лац.); Naasson (пол.); Наасон (рус.); Нáссо́нъ (царкоўнаслав.);

Саламона, Саламон (Мт/Мц 1:6, 1:7); Саламон (Uscinovich 2011: 179) (слоўн.); Σολομών (стар.-греч.); Salmon (лац.); Salmon (пол.); Соломон (рус.); Сóломéнъ (царкоўнаслав.);

Асу, Aса (Мт/Мц 1:7, 1:8); Ασά (стар.-греч.); Asa (лац.); Asa (пол.); Aса (рус.); Аса (царкоўнаслав.);

Ахаза, Ахаз (Мт/Мц 1:9); Ἀχαζ (стар.-греч.); Achaz (лац.); Achaz (пол.); Ахаз (рус.); Ахáзъ (царкоўнаслав.);

Амона, Амон (Мт/Мц 1:10); Αμών (стар.-греч.); Amon (лац.); Amos (пол.); Амон (рус.); Амóнъ (царкоўнаслав.);

Азора, Азор (Мт/Мц 1:13, 1:14); Αζώρ (стар.-греч.); Azor (лац.); Azor (пол.); Азор (рус.); Азóръ (царкоўнаслав.);

Садока, Садок (Мт/Мц 1:14); Σαδὼκ (стар.-греч.); Sadoc (лац.); Sadok (пол.); Садок (рус.); Садóкъ (царкоўнаслав.);

Ахіма, Axím (Мт/Мц 1:14); Ἀχεὶμ (стар.-греч.); Achim (лац.); Achim (пол.); Ахим (рус.); Ахíмъ (царкоўнаслав.);

Егіпет (Мт/Мц 2:13); Αἴγυπτον (стар.-греч.); AEgyptum (лац.); Egipcu (пол.); Египет (рус.); Егýпетъ (царкоўнаслав.);

Марыі (Мт/Мц 1:16); Марыя (Uscinovich 2011: 138) (слоўн.); Μαρίας (стар.-греч.); Mariae (лац.); Magui (пол.); Марии (рус.); Мáрина (царкоўнаслав.);

Архелай (Мт/Мц 2:22); Αρχέλαος (стар.-греч.); Archelaus (лац.); Archelaos (пол.); Архелай (рус.); Архéлай (царкоўнаслав.);

Назарэт, з Назарэта Галілейскага (Мт/Мц 2:23, 21:11); Ναζαρέτ (стар.-греч.); Nazareth (лац.); Nazaret (пол.); Назарет (рус.); Назарéтъ (царкоўнаслав.);

у Галілею (Мт/Мц 4:8); Γαλιλαίαν (стар.-греч.); Galilaeam (лац.); Galilei (пол.); Галилею (рус.); Галíлéю (царкоўнаслав.);

Пятром, Пётр (Мт/Мц 4:18, 16:16); слоўнік Усціновіч прапануе форму *Пётр* (Uscinovich 2011: 162). Слоўнік Яшкіна ўтрымлівае наступныя варыянты: *Пётр*, *Пётра*, *Пятраш*, *Пятрок*, *Пятрусь* (Yashkin 2009: 51-52) (слоўн.); Пётров (стар.-греч.); Petrus (лац.); Piotrem (пол.); Петром (рус.); Пéтровъ (царкоўнаслав.). У першым складзе перад націскам у выніку чаргавання пішацца я. Назіраецца працэс якання;

Андрэя (Мт/Мц 4:18); у слоўніку Усціновіч – *Андрэй* (Uscinovich 2011: 28), у слоўніку Яшкіна – *Андрэй*, *Андрываш* (Yashkin 2009: 13) (слоўн.); Ανδρέαν (стар.-греч.); Andream (лац.); Andrzejja (пол.); Андрея (рус.); Аnдрéа (царкоўнаслав.);

Сірыі (Мт/Мц 4:24); Συρίαν (стар.-греч.); Syriam (лац.); Sугii (пол.); Сирии (рус.); Сýрии (царкоўнаслав.);

Філіп (Мт/Мц 10:3); Φίλιπ (Uscinovich 2011: 209) (слоўн.); Φίλιππος (стар.-греч.); Philippus (лац.); Filip (пол.); Филипп (рус.); Фíлíппъ (царкоўнаслав.);

у Тыры і Сідоне (Мт/Мц 11:21); ён Тýрф каі Σιδῶνι (стар.-греч.); in Tyro et Sidone (лац.); w Турге і Sydonie (пол.); в Тире и Сидоне (рус.); въ тýрѣ и сїдѡнї (царкоўнаслав.);

Давід (Мт/Мц 12:3); у слоўніках Усціновіч і Яшкіна сустракаецца форма Давыд (Uscinovich 2011: 77; Yashkin 2009: 27) (слоўн.); Δαυΐð (стар.-греч.); David (лац.); Dawid (пол.); Давид (рус.); **ДАВІДЪ** (царкоўнаслав.);

Ірадыяды (Мт/Мц 14:6); слоўнік Усціновіч утрымлівае форму Ірадзіяда (Uscinovich 2011: 92) (слоўн.); Ἡρῳδιάδος (стар.-греч.); Herodiadis (лац.); Herodiady (пол.); Иродиады (рус.); ирѡдіáдина (царкоўнаслав.);

Захарыі (Мт/Мц 23:35); у слоўніку Усціновіч сустракаецца форма Захарыя (Uscinovich 2011: 92), у слоўніку Яшкіна – Захар'я (Yashkin 2009: 32) (слоўн.); Ζαχαρίου (стар.-греч.); Zachariae (лац.); Zachariasza (пол.); Захарии (рус.); захáрїи (царкоўнаслав.);

у дні Ноя (Мт/Мц 24:37); Ноў (Uscinovich 2011: 153) (слоўн.); ἥμέραι τοῦ Νῶε (стар.-греч.); in diebus Noe (лац.); за dni Noego (пол.); во дни Ноя (рус.); **во дни нішевы** (царкоўнаслав.);

Понцію Пілату (Мт/Мц 27:2); у слоўніку Усціновіч сустракаюцца імёны Понцій і Пілат (Uscinovich 2011: 163, 164–165), у слоўніку Яшкіна – Понцій (Yashkin 2009: 53) (слоўн.); Pontіф Пілато (стар.-греч.); Pontio Pilato (лац.); <Pontiusza> Piłata (пол.); Понтию Пилату (рус.); **понтийскому пілату** (царкоўнаслав.);

Квіринія (Лк 2:2); Куртніou (стар.-греч.); Cugino (лац.); Kwiryniusz (пол.); Квириния (рус.); **квіринію** (царкоўнаслав.);

Сімяону (Лк 2:29); Сімяон (Uscinovich 2011: 187), Сімеон, Семіон (Yashkin 2009: 53) (слоўн.); Συμεών (стар.-греч.); Simeon (лац.); Symeon (пол.); Симеон (рус.); **сімевінъ** (царкоўнаслав.);

у Ітуреі (Лк 3:1); Ίτουραίας (стар.-греч.); Ituraeae (лац.); Iturei (пол.); Итурее (рус.); **ітурею** (царкоўнаслав.);

Траханіцкай зямлі (Лк 3:1); Τραχωνίτιδος χώρας (стар.-греч.); Trachonitidis regionis (лац.); kraju Trachonu (пол.); Трахонитской области (рус.); **трахонітскою странію** (царкоўнаслав.);

(пры) Анне (Лк 3:2); Ἀννα (стар.-греч.); Anna (лац.); Annasza (пол.); Анне (рус.); **анні** (царкоўнаслав.);

ジョンка Хузы (Лк 8:3); γυνὴ Χουζᾶ (стар.-греч.); uxor Chusae (лац.); żona Chuzy (пол.); жена Хузы (рус.); **женà хузанъ** (царкоўнаслав.);

Лазара (Лк 16:23); Лазар (Uscinovich 2011: 120; Yashkin 2009: 39) (слоўн.); Λάζαρον (стар.-греч.); Lazarum (лац.); Łazarza (пол.); Лазаря (рус.); **лазар** (царкоўнаслав.);

Лота, Лот (Лк 17:28, 17:29); Лот (Uscinovich 2011: 125) (слоўн.); Λὼτ (стар.-греч.); Lot (лац.); Lot (пол.); Лот (рус.); **лотъ** (царкоўнаслав.);

Закхей (Лк 19:2); Закхей (Uscinovich 2011: 91) (слоўн.); Ζακχαῖος (стар.-греч.); Zachaeus (лац.); Zacheusz (пол.); Закхей (рус.); **закхеи** (царкоўнаслав.);

Эмаус (Лк 24:13); Έμμαούς (стар.-греч.); Emmaus (лац.); Emaus (пол.); Эммаус (рус.); **еммасъ** (царкоўнаслав.);

у Кане Галілейской (Іаан/Ян 2:1); ён Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας (стар.-греч.); in Cana Galilaeae (лац.); w Kanie Galilejskiej (пол.); в Кане Галилейской (рус.); въ кáнѣ галїéйст  (царкоўнаслав.);

у Эноне (Іаан/Ян 3:23); ἐν Αἰνών (стар.-грэч.); in AEnnon (лац.); w Ainon (пол.); в Еноне (рус.);
ко єнінѣ (царкоўнаслав.);
 праз Самарью (Іаан/Ян 4:4); Σαμαρείας (стар.-грэч.); Samariam (лац.); Samarię (пол.);
 Самарию (рус.); **самарію** (царкоўнаслав.);
 Сихар (Іаан/Ян 4:5); Συχάρ (стар.-грэч.); Sichar (лац.); Sychar (пол.); Сихарь (рус.); **сіхаръ**
 (царкоўнаслав.).

Праваслаўны і каталіцкі варыянты перакладаў на беларускую мову Евангелляў паводле Матвея / Мацвея, паводле Марка, паводле Лукі і паводле Іаана / Яна ўтрымліваюць шэраг фанетычных адметнасцей і заканамернасцей. Да іх ліку адносіца рознае адлюстраванне ў тэксле у адпаведнасці з асобнымі гістарычнымі традыцыямі аднолькавых старажытнагрэчаскіх гукаў, спалучэння ў гукаў і літар. Перакладчыкі як каталіцкай, так і праваслаўнай рэдакцый выказваюць пэўную залежнасць ад іншамоўных упłyvaў, у першую чаргу польскіх і лацінскіх, рускіх і царкоўнаславянскіх, канфесійных традыцый вымаўлення і напісання, не заўсёды выкарыстоўваючы слоўнікавыя варыянты імёнаў і назваў, не ўлічаючы ў поўным аб'ёме фанетычныя і артыкуляцыйныя працэсы, харектэрныя для сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Да бяспрэчна ўдалых неабходна аднесці спробы стварэння перакладных фанетычных канструкцый імёнаў уласных з улікам старажытнагабрэйскай і арамейскай моўнай традыцыі. Апошні аспект у дадзенай працы прадстаўлены дастаткова фрагментарна і будзе з'яўляцца падставай для далейшых даследаванняў.

Спіс СКАРАЧЭННЯЎ:

Мт – *Святое Дабравесце паводле Матфея*

Мц – *Евангелле паводле Святога Мацвея*

Мк – *Святое Дабравесце паводле Марка / Евангелле паводле Святога Марка*

Лк – *Святое Дабравесце паводле Лукі / Евангелле паводле Святога Лукі*

Іаан – *Святое Дабравесце паводле Іаана*

Ян – *Евангелле паводле Святога Яна*

правасл. – праваслаўная рэдакцыя

катал. – каталіцкая рэдакцыя

слоўн. – слоўнікавая форма

стар.-грэч. – старажытнагрэчаская мова

лац. – лацінская мова

пол. –польская мова

рус. – руская мова

царкоўнаслав. – царкоўнаславянская мова

іўр. – іўрыт

REFERENCES

- Aland & Aland & Karavidopoulos & Martini & Metzger 2012:** Aland, Barabara & Kurt Aland & Johannes Karavidopoulos & Carlo M. Martini & Bruce M. Metzger, eds. *Nestle-Aland Novum Testamentum Graece*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012.
- Atrahovich 1978:** Atrahovich, Kandrat. *Belarusian Explanatory Dictionary*. Vol. 2: G–K. Minsk: Main Editorial Office of the Belarusian Soviet Encyclopedia, 1978. [In Belarusian: Атраховіч, Кандрат. *Тлумачальны слоўнік беларускай мовы*. Т. 2: Г–К. Мінск: Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, 1978.]
- Dynarski & Przybył 2020:** Dynarski, Kazimierz & Maria Przybył, eds. *The Holy Bible: Old and New Testament, The Millennium Bible*. Poznan: Pallotinum, 2020. [In Polish: Dynarski, Kazimierz & Maria Przybył, red. *Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia*. Poznań: Pallotinum, 2020.]
- Gardun 2017:** Gardun, Sergij, ed. *The New Testament of Our Lord Jesus Christ / Greek to modern Belarusian translation of the Biblical Comission of the Belarusian Orthodox Church*. Minsk: The Parish of the Saint Peter and Paul Cathedral: Medyial, 2017. [In Belarusian: Гардун, Сергій, рэд. *Новы Запавет Господа нашага Ісуса Хрыста / пераклад з грэчаскай на сучасную беларускую мову Біблейскай камісіі Беларускай Праваслаўнай Царквы*. Мінск: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора: Медыял, 2017.]
- Lukashanets 2009:** Lukashanets, Alexander. “Belarusian Language in the Early 20th Century.” *Vesnik Belaruskaha Dzierzhaunaha Universiteta*, no 1 (2009): 8. [In Belarusian: Лукашанец, Аляксандр. “Беларуская мова ў пачатку XXI ст.” *Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта*, № 1 (2009): 8.]
- Uscinovich 2011:** Uscinovich, Anna. *Dictionary of Given Names*. Minsk: Literature & Art, 2011. [In Belarusian: Усціновіч, Анна. *Слоўнік асабовых уласных імён*. Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011.]
- Yashkin 2009:** Yashkin, Ivan. *Belarusian Name Dictionary*. Minsk: Education & Nurture, 2009. [In Belarusian: Яшкін, Іван. *Слоўнік беларускіх імянаў*. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009.]
- Zarebski 2005:** Zarebski, Rafal. *The Dictionary of Proper Names in Polish Translations of the New Testament*. Lodz Archdiocesan Print, 2005. [In Polish: Zarębski, Rafał. *Słownik nazw osobowych w polskich przekładach Nowego Testamentu*. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2005.]

YAUHEN PANKOU (EUGENIUSZ PAŃKOW), ASSOC. PROF. PHD

University of Lodz

 <https://orcid.org/0000-0003-0114-296X>